

Калі першая палова ХХ ст. у БССР характарызавалася панаваннем у навуцы і заканадаўстве сацыялагічнай школы крымінальнага права, то пасляваенна прававая школа па сутнасці ўжо з'яўлялася класічнай. У гэты перыяд вынікам значных навуковых даследаванняў, спалучаным з палітычнай волей заканатворцы, стала гуманізацыя і дэмакратызацыя савецкага крымінальнага заканадаўства.

У 1970–1980-я гг. крымінальна-прававая даследаванні ажыццяўляліся Л. В. Багрый-Шахматавым, які вывучаў праблемы крымінальнай адказнасці і пакарання («Уголовная ответственность и наказание» – 1976), Ю. В. Калініным, В. А. Шкурко, якія крытыкавалі буржуазнае крымінальнае заканадаўства з пазіцыі марксізму-ленінізму («Реакционная сущность буржуазного уголовного законодательства: (Общеголовные преступления)» – 1974), І. С. Цішкевічам, які працягваў даследаваць маёмынскія злачынствы («Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность» – 1984), П. А. Дубаўцом, даследаваўшым праблемы злачыннасці («Уголовно-правовые меры борьбы против пьянства и алкоголизма: материал в помощь лектору» – 1973) і інш.

Такім чынам, нягледзячы на панаванне ў савецкай навуцы камуністычнай ідэалогіі, у другой палове ХХ ст. адбылося аднаўленне беларускай навуковай школы крымінальнага права, якая набыла класічныя рысы і аказала станоўчы ўплыў на развіццё заканадаўства.

## **РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ПРЫСВАЕННЯ АБО ПАШКОДЖАННЯ ЧУЖОЙ МАЁМАСЦІ Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА XV–XVI стст.**

*I. A. Доўнар, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*

Заканадаўца Вялікага Княства Літоўскага, абараняючы права ўласнасці, значную ўвагу надаваў такім складам злачынства, як прысвойванне або пашкоджанне чужой маёмынскі, ці незаконнае карыстаннне ёю.

Упершыню ў Судзебніку 1468 г. адным з артыкулаў прадугледжвалася за прысвойванне чужой маёмынскі пакаранне па аналогіі як за крадзеж. Улічваючы, што за крадзеж маёмынскі на суму звыш трываліцца грошаў рэгламентавалася смяротнае пакаранне, то вынікала, што такое пакаранне павінна было прыменяцца па аналогіі і за прысвойванне маёмынскі на адпаведную суму.

Так, у статутным заканадаўстве Вялікага Княства Літоўскага (Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг.) рэгламентуецца ўжо некалькі выпадкаў наўмыснага прысвойвання чужой маёмынскі:

а) утрыманне больш за тры дні прыблуднай жывёлы (Статут 1529, раздз. XIII, арт. 24; Статут 1566, раздз. XIV, арт. 24; Статут 1588, раздз. XIV, арт. 25);

б) прысваенне з карыслівай мэтай рэчаў, страчаных пад час пажару або паводкі (Статут 1566, раздз. XIV, арт. 27; Статут 1588, раздз. XIV, арт. 28).

Такія склады правапарушэнняў разглядаюцца ў той час як злачынныя дзеянні, хоць караліся часцей за ўсё штрафамі.

У сувязі з недастатковасцю тэарэтычнай распрацаванасці крымінальнага закону і адсутнасцю агульной формулы дадзеных відаў злачынстваў, заканадаўцу прыходзілася дэталёва апісваць аб'ектыўны бок кожнага складу супрацьпраўнага дзеяння, спрабуючы ахапіць усе магчымыя выпадкі гэтых дзеянняў, што ў рэшце прыводзіла да блытаніны, неакрэсленасці ў адносінах сістэмы і відаў злачынстваў.

Аб гэтым жа гавораць і пакаранні. У асноўным пакараннямі за гэтыя злачынныя дзеянні з'яўляюцца грашовыя штрафы, якія фактычна часцей за ўсё выступалі кампенсацыяй за панесеныя страты.

Заканадаўца толькі асобна вылучае пашкоджанне (знішчэнне) чужой маёмаці шляхам падпалу. Прычым, калі Статут 1566 г. прадпісвае пакаранне смерцю нават за падпал лесу, то Статут 1588 г. абмяжоўвае спагнанне прычыненай шкоды ў выпадку наўмыснага падпалу і зусім вызывае ад адказнасці пры неасцярожным яго ўчыненні (раздз. X, арт. 17). Наўмысны ж падпал вылікаючыся двара, замка, горада заканадаўца не адносіць да дзяржаўных злачынстваў і прызнае яго цяжкім толькі «за доводом слушным правным», пасля чаго злачынца караўся кваліфікаванай смерцю – «маеть быти сам огнем спален» (раздз. XI, арт. 18).

Дастаткова памяркоўна заканадаўца ставіўся да прысваення маёмаці залогадавальніка залогатрымальнікам, калі адначасова зніклі і ўласныя рэчы апошняга (раздз. VII, арт. 30). Як правіла, у такім выпадку залогатрымальнік не адказваў за пралажу рэчаў. Аднак патрабавалася, каб ён прысягнуў на судзе, што сам не скарыстаў гэтых рэчаў і «ко пожытку своему ничего не обернуў». У тым жа выпадку, калі ўласныя рэчы залогатрымальніка не згарэлі або не былі пакрадзены, апошні абавязаны быў вярнуць рэчы залогадавальніку, або заплаціць за іх кошт.

У адрозненне ад Статута 1566 г. (раздз. VII, арт. 22), Статут 1588 г. патрабаваў пісьмовага афармлення дагавору зберажэння маёмаці і абавязкова ў прысутнасці сведак. Акрамя таго, уводзілася новае палажэнне аб вызваленні ад адказнасці на выпадак невыканання пісьмовай формы дагавору. Аднак пры гэтым патрабавалася прынясенне ў судзе прысягі аб тым, што ніякія рэчы на захаванне ён не атрымліваў і дагавор зберажэння маёмаці не заключаўся.